



ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дырэктар дзяржаўнай установы
культуры «Смаргонскі раённы
цэнтр культуры»

Г.І.Крацянок

ІНСТРУКЦЫЯ

аб парадку арганізацыі і правядзенні раённага агляду-конкурсу па ўсіх відах і жанрах аматарскай мастацкай творчасці «Распахнем акенца творчасці», прысвечанага Году народнага адзінства

1.Сапраўдная інструкцыя вызначае парадак арганізацыі і правядзення раённага агляду-конкурсу па ўсіх відах і жанрах аматарскай творчасці «Распахнем акенца творчасці» (далей – агляд-конкурс).

2.Асноўнымі мэтамі агляду-конкурсу з'яўляюцца: развіццё і папулярызацыя ўсіх відаў і жанраў аматарскай мастацкай творчасці ва ўстановах культуры раёна, арганізацыя вольнага часу розных груп насельніцтва, у тым ліку людзей сталага ўзросту, садзейнічанне гарманічнаму развіццю асобы, адраджэнне, захаванне і развіццё нацыянальнай духоўнай і культурнай спадчыны, самабытных традыцый беларускага народа, павышэнне мастацкага ўзроўню і выканальніцкага майстэрства ўдзельнікаў аматарскай мастацкай творчасці.

3.Арганізатарам агляду - конкурсу з'яўляюцца аддзел культуры Смаргонскага раённага выканаўчага камітэта і дзяржаўная ўстанова культуры «Смаргонскі раённы цэнтр культуры».

4.У аглядзе -конкурсе прымаюць удзел структурныя падраздзяленні дзяржаўнай установы культуры «Смаргонскі раённы цэнтр культуры»: аддзелы, сектары культуры і вольнага часу, сельскія клубы.

5.На агляд-конкурс прадстаўляецца цэласная тэматычная канцэртная праграма, працягласцю да 40 хвілін, у якой павінны быць прадстаўлены ўсе жанравыя накірункі мастацтва, якія атрымалі развіццё ва ўстанове. Абавязковая ўмова – наяўнасць канцэртных нумароў патрыятычнага накірунку, якія садзейнічаюць згуртаванасці беларускага народа на аснове ідэй суверэнітэту і незалежнасці.

6. Агляд-конкурс аматарскай мастацкай творчасці праводзіцца са студзеня па люты 2021 года (па асобнаму графіку).

7. Ацэнка канцэртных праграм, прадстаўленых на агляд-конкурс, будзе з ажыццяўляцца па наступных намінацыях:

- лепшая тэматычная праграма;
- лепшая фальклорная праграма;
- харавое, вакальнае, сольнае выкананне;
- мастацкае чытанне;
- самадзейная тэатральная творчасць;
- музычнае і мастацкае афармленне праграмы;
- лепшая выстава народнай творчасці (персанальныя выставы).

8. Пераможцы агляду-конкурсу будуць ўзнагароджаны Дыпламамі і каштоўнымі падарункамі.

9. Лепшыя тэматычныя канцэртныя праграмы і індывідуальныя выканаўцы будуць запрошаны да ўдзелу ў раённых святочных мерапрыемствах.

10. Склад журы агляду-конкурсу:

Ражэва Таццяна Мар'янаўна	– начальнік аддзела культуры Смаргонскага райвыканкама
Клуйша Марыя Канстанцінаўна	– галоўны спецыяліст аддзела культуры Смаргонскага райвыканкама
Бобіна Алена Вячаславаўна	– намеснік дырэктара дзяржаўнай установы культуры “Смаргонскі раённы цэнтр культуры”
Барахоўская Людміла Пятроўна	– загадчык аддзела метадычнай работы дзяржаўнай установы культуры “Смаргонскі раённы цэнтр культуры”
Гневышава Вікторыя Міхайлаўна	– вядучы метадыст аддзела па развіццю народнай творчасці дзяржаўнай установы культуры “Смаргонскі раённы цэнтр культуры”
Юркевіч Наталля Васільеўна	- вядучы метадыст аддзела па развіццю народнай творчасці дзяржаўнай установы культуры “Смаргонскі раённы цэнтр культуры”